

РэКламент

генеральнай рэпетыцыі да напісання нармальнага рэгламенту мерапрыемствы
«Сакавіцкі турнір Harry New End 2012»

рэдакцыя ад 2012/02/30

(змены унесены пасля пачатку чытання адлюстроўваюцца празрыстым колерамабо ў выглядзе кацяня)

1. Мэты і задачы

1.1. Мэта мерапрыемства - намаляваць 7 чырвоных ліній. Усе яны павінны быць строга перпендыкулярныя, і акрамя таго, некаторыя трэба намаляваць зялёным колерам, а яшчэ некаторыя - празрыстым.

1.2. Асноўнай задачай мерапрыемства з'яўляецца:

- Бюджэт: 200 000 000 \$.
- Касавыя зборы ў свеце: 769666451 \$.
- Касавыя зборы ў ЗША: 166112167 \$.
- Касавыя зборы ў Расеі: 36626308 \$.
- Прэм'ера ў свеце: 2009/11/11.
- Прэм'ера ў Расіі: 2009/11/12.
- Рэліз на DVD: 2010/12/23.



1.3. Мерапрыемства праводзіцца з мэтай паказаць.

2. Тэрміны і месца правядзення, рэгістрацыі

2.1. Дадзенае мерапрыемства пачнецца:

доўгі кошт:	12.19.19.4.5
Цолкин:	2 Чик-чан
Хааб:	13 Кумху

2.2 І скончыцца 21 снежань 2012 года. у
горана-лясной зоне Крыму.



2.2. Квадраты правядзення мерапрыемства



2.3. Размяшчэнне экіпажаў:

Раскошныя апартаменты لطوي يبد ي ف قريم ج размешчаны ўздоўж праменаду The Walk на пляжы з яго крамкамі. Апартаменты з асобнай кухняй займаюць плошчу ад 190 м². Усе апартаменты абсталяваны ВК-тэлевізарам і бясплатным Wi-Fi, абстаўлены раскошнай мэбляй і ўключаюць цалкам абсталяваную кухню. У большасці апартаментаў ёсць балкон з неабмежаванымі відамі на моры і горад. У апарт-гатэлі ёсць 2 адкрытых басейна з пляцоўкамі для загару, а таксама цалкам абсталяваны трэнажорная зала з саунай і парнай.



Грамадскі пляж знаходзіцца ў 5-ці хвілінах хадзі ад апартаментаў

لطوي يبد ي ف قريم ج. Гасцям прадастаўляецца бясплатны ўваход на прыватны пляж спа-курорта. Таксама да паслуг гасцей бясплатны трансфер да курорта. У гатэлі ёсць мноства рэстаранаў. У рэстаране لطوي يبد ي ف قريم ج падаюць стравы міжземнаморскай кухні падобныя на طت ق ص ا خ, таксама тут праходзяць жывыя кулінарныя шоу. Акрамя таго, госці могуць скарыстацца кругласутачным абслугоўваннем нумароў, якое ўключае дастаўку прадуктаў і страў з бліжэйшых рэстаранаў.

3. Агульныя палажэнні.

3.1. Арганізатары мерапрыемства -

"Сведкі Іеговы", "Царква саэнталогіі",

"Грамадства свядомасці Крышны", "Белы лотас" і харызматычныя рэлігійныя групы, "неопятидесятники", у прыватнасці, "Пасольства Богае", "Кантрольна-вырававальная служба Х-Крыму"



3.2. Фармат мерапрыемства: Animated GIF



3.3. Працягласць дыстанцыі: 3 дні і дзве ночы



3.4. Колькасць удзельнікаў абмежавана насельніцтвам Зямлі

3.5. Нарматыўнымі дакументамі мерапрыемства
з'яўляюцца Каляндар Майя, Вострасюжэтны мастацкі фільм тыпу «2012», Біблія: Быццё 6 - 9.

3.6. Тлумачэнне гэтага Рекламентна з'яўляецца выключнай прэрагатавай тлумачальніка.

3.7. Дазвол ўсіх спрэчных і непрадбачаных
сітуацый, якія ўзніклі ў ходзе
мерапрыемства, адносіцца да
кампетэнцыі Галоўнага Суддзі



3.8.



Удзельнікі Не могуць адмовіцца ад
удзелу ў мерапрыемстве.

4. Спонсары мерапрыемства.
Спонсарамі пазадаражнага прыгоды
з'яўляюцца:



5. Аўтамабілі удзельнікаў, экіпажы

5.1. У мерапрыемстве могуць
удзельнічаць такія паўнапрыкладныя аўтамабілі або
іх аналагі, незалежна ад аб'ёму страўніка, якія
прайшлі санветэкспертызу і як
ія маюць лапы і хвост.

5.2. Абавязковае рыштунак (п
равяраецца на тэх.комісіі):
падкова, карова, кабіна і мяшо
чак для гною.



Корова павінна мець запас ходу па бездаражы.

5.4. Корова павінна мець морду спераду і дупу ззаду. У адваротным выпадку эвакуацыя не гарантуецца.

5.5. Колькасць членаў экіпажа не больш колькасці саскоў вымя прадугледжаных заводам вытворцам.



5.6. Патрабаванні па бяспецы ужывальна гарыштунку.

Проект иппосоциальной рекламы предупреждения и сокращения случаев травматизма на конюшнях и прилегающих территориях.



Береги
пальцы от укуса
лошадью!

Рекомендовано для печати

www.kaitolog.ru (c) Unalia



7. Праграма мерапрыемства.

12 Сакавіка 2012 года. (панядзелак)
23-00 - пачатак будаўніцтва каўчэга
23 Сакавік 2012 года. (пятніца)
12.00 - пачатак падарожжа на г. Арарат
24 сакавіка 2012 года. (субота)
06.00 - Выратаванне стварэнняў - старт
24 сакавіка 2012 года. (пятніца)
24.00 - Выратаванне стварэнняў - фініш
25 сакавіка 2012 года. (нядзеля)
12.00 – канец

8. Устанаўліваецца стартавы ўзнос 407252,73 беларускіх рублёў



8.1. Аплата стартавага ўзносу ажыццяўляецца пры куплі стартавага пакета

8.2. Стартавы ўзнос адразу губляецца.

9. Рух па маршруце.

Катэгарычна забаронена знаходжанне на
трасе мерапрыемствы экіпажаў унецвярозым стане!



10. Экалогія.



13.3. Месцы зарэзерваваныя для абавязковай рэкламы Арганізатара:

- Два стартавых нумары на пярэдніх дзвярах
- 10 см верхняй частцы лабаваго шкла

13.6. У выпадку адмовы ад размяшчэння абавязковай рэкламы Арганізатара экіпаж можа быць дапушчаны да ўдзелу пры ўмове аплаты стартавага ўзносу ўтрайным памеры.

14. Аварыйныя сітуацыі і эвакуацыя.

Эвакуацыя сіламі саміх удзельнікаў



15. арганізатары Фёдаравіч